

З'ВЯЗДА

Орган Цэнтральнага і Менскага Камітэтаў КП(б)Б

ЖНІВЕНЬ

23

1932 г.

№ 188 (4440).

Год выдаваўся XVI

Пралетары ўсіх краёў, злучайцеся!

Сеньня нумары

АРТКУЛЬ: ПЕРАДАВЫ: Па-бальшавіцку змагацца за выкананьне фінплэну. АБ ПРАКТЫЧНЫХ МЭРАПРЫЭМАХ ПЛІ ВЪКНАННН ДЫРЭКТЫ ЦК УСКП(б) ПРА РАЗОРТАВАННЕ САВЕЦКАГА ГАНД-ЛЮ І ВЪРАБ ПРАДМЕТА ШЫРКАГА СЛАЖЫВАНННА — даклад сакратара ЦК КП(б)Б тав. Рыжына на літэньскім аб'яднаным пленуме ЦК і ЦКН КП(б)Б (2-3 ст.).

АБ ФАКТАХ СКАЖЭНННА ДЫРЭКТЫ ПАРТЫІ І УРАДУ АБ АВАНСАВАННН КАЛГАСЬНІКАУ — пастанова ЦК КП(б)Б (1 стар.). АБ ГРУПОВЫХ АГІТАТАРАХ І АГІТА-ЛЕНТЫВАХ — пастанова ЦК КП(б)Б (3 стар.). ПРА НЕЗДРАВ'Я ЗЪВНІШЧЫ І КІ-РАУНІЦТВЕ АСЪВЕДСКАЯ ПАРТАРГАНІЗА-

ЦЫН—пастанова партлегіі (3 стар.). Разгарнуць паход за стварэньне ўласнай кармовай бачы. (3 стар.). 3 апошняй пошты — Алілуя, алілуя... (3 стар.). ЗА МЯКОЎ: Пад прыкрыццём ільняных «левах» манэўраў германская сацыял-дамакратыя заіграе з фашыстамі. (4 стар.).

АБ ФАКТАХ СКАЖЭНННА ДЫРЭКТЫ ПАРТЫІ І УРАДУ АБ АВАНСАВАННН КАЛГАСЬНІКАУ

Пастанова ЦК КП(б)Б ад 17 жніўня 1932 г.

1. Абследаванне калгасаў Слуцкага, Та-лачынскага, Пухавіцкага, Асіпавіцкага, Га-родніцкага, Менскага і Сіроцінскага раёнаў паказвае, што маюцца шматлікія сьмужныя выражны дырэкты партыі і ўраду аб істэрэліі і грашовым авансаванні калгасніцкага сьмужні на раду калгасаў, якія павінны быць след кулацкага ўплыву. Пі арду праўдзены 13 абследаваных калгасаў на выканала дырэкты партыі і ўраду ад 5 ліпеня аб авансах.

2. У той час, калі дырэкты партыі і ўраду яна гавораць аб неабходнасці і якасці сатрачэння працы, па раду абследаваных калгасаў («Ударнік» — Слуцкага, «Асоавітхін» — Пухавіцкага, «Слава» — Асіпавіцкага раёнаў) праўдзены рэальны абмалочны хлеб (а ў некаторых і сена і грашовы аванс) «на нуджаемасці», прычым, як правіла, нуджаюцца аказавалі калгаснікі, сямейна зьвязаныя з праўдзеным, або меўшы найменшую колькасць прадабці.

ЦК рэкамада гэты абшун «на нуджаемасці», як абшун шкоды для калгаснага руху, як абшун кулацкай, як абшун лодраў і падкулачнікаў, які падравае калгасную вытворчасць, працоўную дысцыпліну ў калгасах. Дронны прыклад калгаса «Асоавітхін» (Пухавіцкі раён), дзе практыка авансаванні «на нуджаемасці» прывяла да развалу працоўнай дысцыпліны (выходзіла на работу палова калгасніцкага) і глыбокага парыву на фронце ўборкі (за 2-3 тыдні ўбрана 42 га з 173), павінен быць урокам для ўсіх калгасаў БССР. Для ўсіх калгасных партыйных ачэек. ЦК КП(б)Б прапанае ўсім райкомам прыцягнуць да суровай партыйнай адказнасці камуністаў — старшын і членаў праўдзены калгасаў, якія праводзіць у жыццё або падтрымліваюць кулацкі абшун «на нуджаемасці» і прыліць неабходныя меры для выкрыцця кулацкай сутнасці гэтага абшуну ў вачох шырокай калгаснага масы.

3. ЦК камітэтуе, што ў пэрым раздэ абследаваных калгасаў («Ударнік» — Слуцкага раёну, «Яны дзень» — Та-лачынскага раёну, «Лядо» — Пухавіцкага раёну, «Сава» — Асіпавіцкага раёну, «Красны Путьловец» — Гародніцкага раёну і «Бальшавік» — Сіроцінскага раёну) груба па-рушана дырэктыва партыі і ўраду аб выдат-каванні на авансаванне 10-15 проц. фінансавана абмалочнага хлеба. У пазначаных калгасах да моманту абследавання быў разданы або ўвесь да таго моманту неамалочаны хлеб («Ударнік», «Яны дзень», «Слава» і «Бальшавік»), або раздана была значная частка гэтага абмалочнага хлеба («Новае Лядо»). Па раду калгасаў абмалот хлеба

праводзіўся толькі ў той меры, у якой гэта было неабходна для разданы абмалочнага хлеба калгаснікам. Гэта неадпаведнае разбазарванне новага ўрадкава ставіць пад пагрозу спынасавае выкананне калгасніцкага абавязанства перад саветскай краінай. ЦК прапанае райкомам прыцягнуць да строгай партыйнай ад-казнасці камуністаў — старшын і членаў праўдзены калгасаў, дапушчальных парожна разбазарванне новага ўрадкава. Апа-чаева ЦК прапанае разгарнуць шырокую расстуамацальную работу сярод калгасніцкага працоўнага пастановы ЦК УСКП(б) і СНК ад 5-7, якая дае янону дырэктыву па шытаны аб авансах.

4. ЦК адзначае, што ў абследаваных калгасах Гародніцкага раёну аванс выдываліся па працэдурі, вырацаваных за ліпень і чэрвень, а не за ўсе месяцы 1932 г. Гэта практыка выданы аванс, якая супярочыць дырэктывам ўраду, ударае япрад на той частцы калгасніцкага, якія добраўмушлена працавалі ўвесь год, у часе пасеўнага перш за ўсё, г. зн. ударае па тых калгасніках, якія зьяўляюцца найбольш сьведомымі і актыўнымі ўдзельнікамі калгаснага буда-ўніцтва. ЦК прапанае ўсім райкомам, Гародніцкаму, перш за ўсё, безадкладна правесці, ці няма ў бшых калгасах аналагічных фактаў сьмужнага дырэктыў і на месцы зьнішчыць іх, узяваючы работу па вы-праўдзены гэтых фактаў сьмужнага і рас-стуамацальна шырокім калгасным масам пастановы партыі, ўраду і Калгасцэнтру аб зьдэлышычы і авансаванні.

5. Канстатуючы факты скажэньня дырэк-тыў партыі і ўраду аб авансаванні, ЦК адзначае адзначае, што па пэрым раздэ абследаваных калгасаў («Камітэтор» — Слуцкага раёну, «Зорка» — Асіпавіцкага раёну, «Імя Фалько» — Менскага раёну) на выканала дырэкты партыі і ўраду і н момант абследавання да абмалоту і выданы аванс яшчэ не прыступілі, або, што ня менш памылкова, маючы намалочаны хлеб, аддывалі выдату аванс. ЦК рэкамада ад-году практыку, як пэрым раздэ абследаваных калгасаў партыі і ўраду і прапанае ўсім райкомам безадкладна правесці, ці няма аналічных фактаў па другіх калгасах і ўсіх катэгорыях вышэйшай, сабату-чых партыйна пастановы, прыцягнуць да суровай партыйнай адказнасці.

Канстатуючы, што па большасці абследа-ваных калгасаў грашовым аванс не вы-дываліся, або выдываліся ў парадку «нуджаемасці», ЦК прапанае ўсім райкомам правесці практыку грашована авансаванні і безадкладна дабціца таго, каб у юмных калгасах было зроблена грашовае авансаванне калгасніцкаў адпаведна ды-рэктывам партыі і ўраду.

ЦК эню памінае ўсім партыйным ар-ганізацыям і ачэкам, што авансаванне як натуральнае, так і грашовае калгасні-каў зьяўляюцца важнейшай умовай паспыху ўборачнай, а г. зн. арганізацыйна-распа-дарчата ўмацаванні калгасаў; авансаван-не павінна быць шытаны зьвязана з паспыховым скачэннем уборачнай кампаніі і правядзеньнем абавязанстваў. ЦК на-тэрэсывае, што сьстэматычнае і сьмужнае авансаванне, якое грунтуецца на што-дзённым уліку колькасці і якасці затра-чанага працы, гарантуе зацэпаўнасць калгасніцка ў калгаснай вытворчасці і паві-наць працэдурнасьці сваёй працы.

ЦК прапанае ўсім партарганізацыям і ачэкам строга кіравацца пастановай партыі і ўраду ад 5-7-32 г. аб дырэкцыянальнай выданы аванс адпаведна колькасці і якасці працы вытворчых брыгад, павышаючы тавансаванне калгасніцкаў перадавых і лепш працуючых брыгад.

6. Абследаванне калгасаў перааічных раёнаў паказвае, што раённыя арганізацыі як і раённы кіраўніц калгаснага «наогул», ня ведаюць калгасаў свайго раёну (Слуцкі РРК на ведае, як ставіць справа з авансаваннем у раёне, ня ведае грубых скажэнь-няў у калгасах «Ударнік»; калгас «Новае Лядо» — Пухавіцкага раёну жадалі промываць, а ён раздур амаль што палову намалочанага хлеба, разбазарыў маса і сена; калгас «Сава» Асіпавіцкага раёну ўдываў у раёне лепшым, а абмалочаны хлеб, малоза раздываўся ў калгасах па кулацкаму пры-цыпу «на нуджаемасці»; раённыя аргані-зацыі Гародніцкага раёну ня ведалі, што ў калгасах аванс выдываліся толькі за чэр-веньскія і ліпеневыя працэдурі і т. п.), ня ведаюць, што робіцца ў калгасах, у пры-ватнасці, як рэалізуецца важнейшая ды-рэктыва партыі і ўраду аб авансаванні. Імяна адсутнасці апарату ўраду кіраўніч-тва калгасамі, неадпаведна і боку раённых арганізацый шытаны аб авансаванні ў значнай ступені тлумачыцца тым скажэнь-нямі жыцця месца ў калгасах у справе авансаванні.

ЦК прапанае таму ўсім райкомам, РРК і зямельна-калгасным органам безадкладна правесці праверку справы авансаванні ва ўсіх калгасах, выпіраюць усіх канкрэ-тных вышэйшых скажэньняў дырэкты партыі і ўраду і расстуамацальна калгасным масам пастанову ЦК і СНК ад 5-7.

ЦК напэражывае, што адсутнасць апа-рату кіраўніцтва справай авансаванні ЦК будзе расцэньваць, як праўд-зены апаратуўскага самадэку і пры-цягнуць да партыйнай адказнасці раённыя арганізацыі, які прымаючы рашучы мер для барацьбы са скажэньнямі дырэкты партыі і ўраду аб авансаванні.

ЦК напэражывае, што адсутнасць апа-рату кіраўніцтва справай авансаванні ЦК будзе расцэньваць, як праўд-зены апаратуўскага самадэку і пры-цягнуць да партыйнай адказнасці раённыя арганізацыі, які прымаючы рашучы мер для барацьбы са скажэньнямі дырэкты партыі і ўраду аб авансаванні.

ЦК напэражывае, што адсутнасць апа-рату кіраўніцтва справай авансаванні ЦК будзе расцэньваць, як праўд-зены апаратуўскага самадэку і пры-цягнуць да партыйнай адказнасці раённыя арганізацыі, які прымаючы рашучы мер для барацьбы са скажэньнямі дырэкты партыі і ўраду аб авансаванні.

ЦК напэражывае, што адсутнасць апа-рату кіраўніцтва справай авансаванні ЦК будзе расцэньваць, як праўд-зены апаратуўскага самадэку і пры-цягнуць да партыйнай адказнасці раённыя арганізацыі, які прымаючы рашучы мер для барацьбы са скажэньнямі дырэкты партыі і ўраду аб авансаванні.

ЦК напэражывае, што адсутнасць апа-рату кіраўніцтва справай авансаванні ЦК будзе расцэньваць, як праўд-зены апаратуўскага самадэку і пры-цягнуць да партыйнай адказнасці раённыя арганізацыі, які прымаючы рашучы мер для барацьбы са скажэньнямі дырэкты партыі і ўраду аб авансаванні.

ЦК напэражывае, што адсутнасць апа-рату кіраўніцтва справай авансаванні ЦК будзе расцэньваць, як праўд-зены апаратуўскага самадэку і пры-цягнуць да партыйнай адказнасці раённыя арганізацыі, які прымаючы рашучы мер для барацьбы са скажэньнямі дырэкты партыі і ўраду аб авансаванні.

БОЛЬШ ПАЛОВЫ ІЛЬНЯНОГА КЛНУ ЯШЧЭ НЯ ЎБРАНА

Раўняючыся па Лёзьнянскім, Старобінскім і Парыцкім раёнах, усе ільнаводчыя раёны павінны скончыць церабленне ільну ў тэрмін ХОД УБОРКІ ІЛЬНУ ПА БССР

ГДЫ	На 5 жніўня	На 10 жніўня	На 15 жніўня	На 20 жніўня
1932 г.	11.293	4,2 проц.	21.354	7,9 проц.
1931 г.	8.218	3,4 "	31.802	13,2 "
			70.225	26 проц.
			65.535	27,4 "
			115.578	42,8 проц.
			120.969	50,1 "

Абагнаць тэмпы мінулага году

Апошнія даныя аб ходзе ўборкі ільну па БССР паказваюць, што ня ўсе раённыя арганізацыі па-бавому разгарнулі барацьбу за тэхкультуры. На 20 ЖНІЎНЯ па БССР плян ўборкі ільну выкананы толькі на 42,8 проц. Апошняя пладзёна дала прырост усго толькі на 16,8 проц. У той час, як папярэдня — 18,1 проц. У параўнанні з мінулымі годам тэмпы ішчэ астэаюць. На 20-га ЖНІЎНЯ 1931 году было ўбрана 120.969 ГА, ці 50,1 проц. ільну, а на гэтае-ж чысло ГЭТАГА ГОДУ ільну ўбра-на толькі 115.578 га, ці 42,8 проц. ПЛАН.

ЧОРНАЯ ДОШКА

За марудным тэмпам і неспытарнальнаю барацьбу, за пэываасавую ўборку ільну заносім на чорную дошку наступныя раёны:

Па паўднёвай зоне:
Застаюцца на чорнай дошцы раёны, якія раней былі заносены і не дабідзіся зьзначнага зрху ў ходзе ўборкі: 1) Лепельскі раён, які выканаў плян на 25,2 проц.; 2) Чашніцкі — 24,1 проц.; 3) Расонскі — 23,9 проц.; 4) Дрысенскі — 13,7 проц.; 5) Асьвейскі — 16,6 проц.
Дадаткова заносіцца: 1) Віцебскі — 1,1 проц.; 2) Аршанскі — 24,4 проц.

Па цэнтральнай зоне:
Застаюцца на чорнай дошцы: 1) Стара-Дароскі — 12,9 проц.; 2) Талочынскі — 16,3 проц.; 3) Лагойскі — 17,7 проц.; 4) Быхаўскі — 26,5 проц.; 5) Дзяржынскі — 28,3 проц.; 6) Капыльскі — 29,5 проц.
Дадаткова заносіцца: 1) Бялыніцкі — 6 проц.; 2) Вузьзавскі — 23,7 проц.; 3) Барыскі — 24,9 проц.; 4) Горашкі — 31,1 проц.

Па паўночнай зоне:
Застаюцца на чорнай дошцы: 1) Рэчыцкі — 23,9 проц.; 2) Кармянскі — 30,1%.

ЗЬНІМАЮЦА З ЧОРНАЙ ДОШКІ

За ўмацаванне тэмпаў церабленьня ільну, за мабілізацыю мас зьнімаем з чорнай дошкі наступныя раёны:

1) Бабруйскі, 2) Чэрвеньскі, 3) Ірмьскі, 4) Прапойскі, 5) Крупскі, 6) Палацкі, 7) Бешанковіцкі, 8) Сураскі, 9) Дубровенскі.

ЧЫРВОНАЯ ДОШКА

За дэтармінавае спытэньне ўборкі ільну заносім на чырвоную дошку:

1) Старобінскі раён — выканаў плян церабленьня на 100 проц.

ЗВОДКА НКЗБ

аб ходзе ўборкі ільну па раёнах БССР на 20 жніўня

РАЁНЫ	Выбрана ў проц. да пляну	Колькасць ільняных плэхаў у проц. да тэра	Скажэньняў дырэкты партыі і ўраду ў проц. да тэра
1. Старобінскі	100	—	—
2. Парыцкі	93,3	—	—
3. Петрыкаўскі	90,0	26,9	6,6
4. Маладзечскі	83,3	63,7	—
5. Барыскі	83,1	4,2	4,2
6. Бабруйскі	81,1	—	—
7. Лоеўскі	78,6	—	—
8. Ляхавіцкі	78,5	—	—
9. Жыткавіцкі	76,9	—	—
10. Рагачоўскі	76,7	21,2	16,9
11. Віцебскі	74,3	28,0	19,8
12. Церахоўскі	72,8	6,6	4,8
13. Жыткавіцкі	71,6	—	—
14. Івоньскі	69,7	31,5	20,7
15. Чачэрскі	67,2	—	—
16. Глеўскі	66,3	—	—
17. Узьрэчыцкі	66,0	19,6	2,2
18. Лельчыцкі	61,4	—	—
19. Вузьзавскі	59,6	—	—
20. Гомельскі	66,4	1,6	—
21. Турэўскі	66,6	—	—
22. Хойніцкі	66,4	—	—
23. Нарэўшчынскі	64,7	—	—
24. Корапцёўскі	60,1	0,2	0,2
25. Рэчыцкі	23,9	—	—
26. Івацэўскі	8,7	—	—
Раён на зоне	67,1	10,3	3,4
ПАЎДНЁВАЯ ЗОНА			
1. Лёзьнянскі	68,3	—	—
2. Падляскі	45,3	20,4	20,4
3. Сьмалевіцкі	43,5	5,6	5,6
4. Парыцкі	37,7	4,9	0,5
5. Вушчынскі	36,5	16,1	14,6
6. Сіроцінскі	66,1	66,6	11,8
7. Бешанковіцкі	34,6	16,9	11,8
8. Сураскі	34,2	0,1	—
9. Дубровенскі	20,1	—	—
10. Лепельскі	26,2	0,7	0,6
11. Аршанскі	24,4	—	—
12. Чашніцкі	24,1	—	—
13. Расонскі	23,9	15,0	13,3
14. Дрысенскі	19,7	8,2	7,4
15. Асьвейскі	6,8	—	—
Раён на зоне	67,1	10,3	3,4
ЦЭНТРАЛЬНАЯ ЗОНА			
1. Мядзельскі	89,7	—	—
2. Слуцкі	78,6	7,9	4,8
3. Жыткавіцкі	77,6	19,5	—
4. Чэрвеньскі	77,5	—	—
5. Ірмьскі	77,3	—	—
6. Меліцкі	69,1	—	—
7. Чырвоны-Сьлёдак	58,1	—	—
8. Мядзельскі	56,9	—	—
9. Сьмалевіцкі	54,1	—	—
10. Прыпяцкі	54,0	—	—
11. Акіпцёўскі	49,9	—	—
12. Цугайскі	48,1	16,6	—
13. Шклоўскі	47,5	—	—
14. Чачэрскі	46,9	9,0	—
15. Капыльскі	42,8	—	—
16. Чэрвеньскі	40,0	20,0	—
17. Івоньскі	40,5	6,2	3,0
18. Пастэпаўскі	38,6	—	—
19. Мядзельскі	38,2	1,6	—
20. Чырвоны-Сьлёдак	37,3	23,0	—
21. Вярэньскі	36,8	—	—
22. Вузьзавскі	35,4	6,7	2,3
23. Горашкі	31,1	—	—
24. Зэльваўскі	30,2	—	—
25. Капыльскі	29,5	—	—
26. Дзяржынскі	28,3	—	—
27. Быхаўскі	26,5	—	—
28. Барыскі	24,9	—	—
29. Лагойскі	17,7	—	—
30. Талочынскі	16,3	—	—
31. Стара-Дароскі	12,9	—	—
32. Вязьнінскі	6,0	—	—
33. Бялыніцкі	—	—	—
Усго на зоне	42,7	8,3	0,4
Усго на БССР	42,8	6,3	3,1

Усго на БССР 42,8 проц. Зводка складзена на 20 на даных з 66 раёнаў. На шмат раёнах уключаны папярэднія даныя. На Дрысенскім раёне даныя уключаны на 15 жніўня.

Пасуёбю НКЗБ ТАРАСЕВІЧ.



Чытаюць нумар урэднай насьценнага, якая вытэрае пэываасавую ўборку ільну (Калгас «Сьмалевіцкі» Сірацінскага раёну).

Па-бальшавіцку змагацца за выкананьне фінплэну

Замчы выкананьня важнейшых народна-гаспадарчых плянаў, 4-га заключнага году праўдзены асабліва адзначны патра-бававы і фінансавы сацыялістычнага будаўніцтва, патрабуюць безапарачнай рэалізацыі нашых фінансавых праграм.

Асабліва важнае значэньне набывае фінансавая работа ў 3 квартале, які зьяў-ляецца парывам найбольш буйных укладан-няў у народную гаспадарку, парывам разгортвання асеньніх загатоўка с.г. пра-дуктаў.

Бальшавіцкая барацьба за мабілізацыю сродкаў, за ўмацаваньне накіраваньняў, за разгортванне таваразвароту, за выканан-не гаспадарчых арганізацыйных сваіх абавяз-стваў перад бюджэтам павінна абавязе-чыць перамогу на адным з рашучых вуз-лачых сацыялістычнага будаўніцтва — на фінансавым фронце.

Між тым, гэта барацьба ў трэцім кварта-ле разгортваецца зь усёй неспытарнальна. Ка-лі фінансавы пераход квалітэту г. г. на БССР быў выкананы поўнасьцю, а другога — на 95 проц., дык фінансавая праграма трэцяга кварталу за 4 дэкады ажыццэўлена толь-кі на 28,4 проц. Асабліва вылікае аста-ванне мы маем па дабраўхотных пляна-жах — важнейшай частцы фінансавана пла-ну (павышэньня, жэцы Трастарацэн-тру, уздаты ў ашчэдажы).

Усе тэрміны, кампанія рэалізацыі пазыкі «4 запырэнны» лічы на скончаны. За-данна на 15 жніўня па БССР выканана толькі на 72,5 проц., у тым ліку на гора-дзе на 90,8 проц., на вёсцы на 29,6 проц. Толькі 3 раёны — Дзяржынскі, Жыткавіцкі, Заслаўскі — поўнасьцю выканалі і пера-выканалі свае кантрольныя літэры. Надзвычай марудна ідзе афармленьне пазыкі: на 15 жніўня па БССР аформлена ўсго 61,2 проц. рэалізуванай сумы.

Бясспытэньна прымальна пэрым кампані-і першы прывід ня былі замацаваны многі-я арганізацыйны ў дэталі, на быў по-ваасцю скарыстаны і нашыяны лепшыя вы-ніцы перадавых раёнаў, калгасаў і пра-дпрыемстваў, ня быў дан сьмужнае ад-паведна дэмабілізацыйнаму настрою, што прывяло да зьдэлышычы кампаніі.

Датэтуль у гарадох і вёсках бэды на-вы

ПАД ПРЫКРЫЦЦЁМ ІЛЖЫВЫХ „ЛЕВЫХ“ МАНЭУРАў германская сацыял-дэмакратыя заігрывае з фашыстамі

БЭРЛІН, 20. Учора сацыял-дэмакратычнай фракцыя новага рэйхстагу прывяла рад паставы, накіраваныя на стварэнне ў шырокіх масах ілюзіяў, быццам с.д. сапраўды гатовы змагацца супраць фашысцкай буржуазіі і яе наступстваў на працоўных. На паслядоўнай фракцыі, якое паводле папярэдняга буржуазнага газет было вельмі бурным, паставы ўнеслі ў рэйхстаг вотум недавер'я ўраду Папана і патрабавалі скасавання ўсіх выданных гэтым урадам надзвычайных дэкрэтаў.

Скасаванне выданных урадам Брунінга са згоды сацыял-дэмакратыі такіх-на надзвычайных дэкрэтаў, французскія, зразумела, не патрабуе.

Далей с.д. фракцыя высювае рад патрабаванняў паводле стварэння «палітычнага гаспадаркі», якія з выключнай нахабнасцю падносяцца над вярхоўна на ўсю пажы гэтым: сагаловам: «Сацыялістычнае будаўніцтва».

Гэтыя патрабаванні ўключаюць стварэнне палітычнага органаў які павінен «дзіцячы» ў напрамку палітычнага супрацьстаяння ўсіх галін народнай гаспадаркі і падрыхтоўваць «наступнае аграмаджальнае народнай гаспадаркі». У прыватнасці, прапаноўваецца аграмаджальнае рашэнне галі прамавыя, буйных банкаў і аб'яднанні буйных зямляўладальнікаў, прычым прадпрыемства аграмаджальна-прадпрыемства павінны прымаць узяць у далейшым кіраванні.

Гэтыя патрабаванні ўключаюць стварэнне палітычнага органаў які павінен «дзіцячы» ў напрамку палітычнага супрацьстаяння ўсіх галін народнай гаспадаркі і падрыхтоўваць «наступнае аграмаджальнае народнай гаспадаркі». У прыватнасці, прапаноўваецца аграмаджальнае рашэнне галі прамавыя, буйных банкаў і аб'яднанні буйных зямляўладальнікаў, прычым прадпрыемства аграмаджальна-прадпрыемства павінны прымаць узяць у далейшым кіраванні.

Гэтыя патрабаванні ўключаюць стварэнне палітычнага органаў які павінен «дзіцячы» ў напрамку палітычнага супрацьстаяння ўсіх галін народнай гаспадаркі і падрыхтоўваць «наступнае аграмаджальнае народнай гаспадаркі». У прыватнасці, прапаноўваецца аграмаджальнае рашэнне галі прамавыя, буйных банкаў і аб'яднанні буйных зямляўладальнікаў, прычым прадпрыемства аграмаджальна-прадпрыемства павінны прымаць узяць у далейшым кіраванні.

У фашысцкай Польшчы Яўрэйскі пагром у Альшанах

Зараз, калі гаспадары развалі фашысцкай Польшчы інструмента нагібання, калі краіна знаходзіцца на краі бядоныя, калі падземныя штуршы падыходзяць пра летарскія рэвалюцыйнае раздзялае ўсе маці-ной— фашысцкая зграя намагае ўсе сілы для выратавання капіталістычнага ладу. Каб сэрцы перад масамі катастрафічнае становішча краіны, польская чорная сотня ў апошні часі арганізуе амаль на ўсёй Польшчы масавыя рэлігійныя працэсіі, як, напрыклад, у Чанстахове, Віліні і ў цэлым радзе мястэчак Зах. Беларусі. У такіх рэлігійных працэсіях прымаюць удзел вышэйшай чыны ўраду, вышэйшай прадстаўнікі ўлады, палітычныя дзеячы розных партый на чале з п. прэзідэнтам. Чорная сотня, арганізуючыя такія рэлігійныя працэсіі, імкнецца да адцігнута дзіце несавадомна масы ад рэвалюцыйнай барацьбы і ўсё іх несавадомна была адмовіцца ад гэтай правакацыйнай зграі (Зах. Беларусі).

Ік падае мазарнічае віленскае «Слово і

15 жніўня ў мястэчку Альшанах сабраўся шмат веруючых на ўрачыстасць у гонар маткі боскай. Пасля набажэнства, у часе рэлігійнай працэсіі сарад натуўу агентамі чорнай сотні і дэфэнзывы і разгавараны іспытаны, кідаюцца на бліжэйшай яўрэйскі дамы і пачынае іх разбураць, збіваючы яўрэйскае насельніцтва. На гледзячы на тое, што звычайна на такіх рэлігійных урачыстасцях заўсёды прысутнічае паліцыя, апошня на месца вынікае— тут жа лі касьцёла— з'явілася там, калі ўжо некалькі яўрэйскі дамоў было знішчана з аблічча зямлі.

Німа ніякага сумнення, што яўрэйскі пагром у Альшанах з'яўляецца толькі сцягам да крывавага яўрэйскага пагрому ў больш шырокім маштабе. Шляхам і мэтамі расійскага парому польскі фашызм імкнецца ратаваць сваё становішча, ратаваць пачынае наскрозь тэплага капіталістычна ладу перад надыходзячай пралетарскай рэвалюцыяй. Лёс расійскага царызму і ўсёх тых, якія карысталіся яго мотамамі «пажылія і ўладай», на міне і яго паслядоўцаў—польскіх фашыстаў.

Памешчык забівае селяніна толькі за пераход праз яго поле

Прычыны селянскага паўстання ў Літвін паводле (Зах. Украіна) фашысцкай прэсы па загаду зверху старажы замагаць розныя прыбыткі і ў першую чаргу пастаралася ўсклазіці віну за гэта на «камуністычных агітатараў». На ўмовы сапраўды прысвоіўшыка жыцця, не барбарскага экзэцэцыя працоўных акупаваўша Зах. Украіны, не нацыянальны ўціск, а «камуністычныя агітатары»— вось хто вінават, паводле фашысцкай прэсы, у паўстанні селян. Але шыла ў мішку на ўтошні. На гледзячы на суровую шпітуру, ужо на другі-ж дзень прэса прымушана была адмовіцца ад гэтай правакацыйнай зграі і псець аб тым расчыненым становішчы, да ягта даваж шырокі працоўны масы кааляналізавы палітыка польскага фашызму.

Актуальні бот пануе над Зах. Беларуссю і Зах. Украінай самаўлада. Самавола памешчыка— як і ў часы памешчыка. Амаль кожны дзень староні фашысцкай і сацыял-фашысцкай прэсы стравіцца паведамленнямі аб забойствах памешчыкамі блз суда спрад блага дзія вайкоўных селян, батракоў за лоўню вулкіны рыбы ў панскім возеры, за збыранне ягад, хворасту ў панскім

лесу. Больш таго, нават за пераход праз панскую зямлю.

Там, сацыял-фашысцкі «Роботнік» у адным толькі нумары ад 18 жніўня паведамае наступныя факты: «Памешчык Браніслаў Крушыньскі з маітку «Прымал» (недалёка ад Бядгошчы) страляў з рэвалюцыйнага пачынаю селяніна Фанграя за тое толькі, што той праходзіў праз яго поле».

Робчы, беспрацоўны Уладзіслаў Сьвірчэўскі, 55 год, першыя страшаны год разам з сям'ёй, пайшоў на панскае поле, каб скапаць краху бульбы. Як зазначае пачы сацыял-фашысцкі брахун «Няшчасныя цесныя сібе лужына, што хаця ніямага бульбы быць можа выратуе яго сям'ю ад галаднай смерці».

Але заб'яжыў яго ўласнік маітку і выстраляў некалькі раз з карабіну. Паранены ў левы бок Сьвірчэўскі, абліваўшыся крывёю, уцяў на зямлю. Толькі выпадкова праходжы заб'яжыў лажачкага ў лужы крыві бюспрытомнага Сьвірчэўскага, выкінаў каротку хуткай дамагой, якая аведзла яго ў бліжэйшы шпіталь.

За пару фунтаў бульбы— смерць. Лепшы ілюстрацыя да сучаснага становішча Польшчы і яе прыдумалі.

Замежны гандаль Польшчы згортваецца

Аб тым, якімі шпакімі тэмпамі змярае жыццё ў фашысцкай Польшчы, падзвіжы іскрава паказваюць лічы згортвання замежнага гандлю. «Газета Варшавская» ў № 243 змяшчае падзвіжы лічбы даныя Дзяржаўнага Экспартнага Інстытуту паводле замежнага гандлю за апошнія гадзі газоўных капіталістычных дзяржаў, у тым ліку і Польшчы.

Паводле гэтых даных вынікае, што Польшчы вывезла ў 1929 годзе тавараў на суму 316 мільянаў далараў, у 1930 годзе— на 273 мільяна і ў 1931 годзе— на 201 мільяна далараў. Аднава ў гэтыя-ж гады Англія вывезла на 3.549 мільянаў далараў, 2.778 і 1.894 мільянаў далараў. Амерыка— 5.157, 3.782 і 2.424, Германія аднава— 3.212, 2.867 і 2.193, Францыя— 1.965, 1.679 і 1.193, Італія— 801 мільянаў далараў, 637 мільянаў, і 528 мільянаў далараў, Японія: 969, 707 і 584, Чыха-Славакія: 606, 517 і 388.

З гэтых даных відаць, што на працягу двух апошніх год польскі экспарт змяніўся на 33 проц., амерыканскі— на 43 проц., Францыя— на 53 проц., Германія— на 31 проц., Італія— на 39 проц., Італія— на 34 проц., Японія— на 40 проц. Чыха-Славакія— на 36 проц.

Такім чынам, польскі экспарт з 316 мільянаў далараў у 1929 годзе зменшыўся ў 1931 годзе да 212 мільянаў далараў, а за першыя 6 месяцаў 1932 году даў усяго толькі 60 мільянаў далараў, г. зн. знізіўся амаль у два разы параўнальна з мінулымі годам.

Траціць штурх усе новыя рынкі збыту для нашага экспарту, якія здабылі раней пры дапамозе дапамогі, г. зн. коштам вельмі дзікага намаганьняў, так нісада другая андэшка газета «Дзеньнік Віленскі» ад 3 жніўня.

Упалак экспарту пачынае набіраць такіх непакоячых размеры, што ўжо ні толькі нельга марыць аб атрыманні прыбытку з гандлю далі пакрыцця дэфіцыту іных пазыцый нашага грашованага звароту з заграніца, але проста пачае пачынае, ці пагодзі магчыма атрымаць якую-небудзь падмышлю экспарту над імпартам».

І сапраўды б'ець аб чым трымаюцца польскаму фашызму. Калі пераважнае экспарту над імпартам за першыя чатыры месяцы бліжчага году хісталася ад 13 да 33 мільянаў золотых, дык у маі толькі адразу зменшылася да 4,9 мільянаў золотых.

Гэтыя афіцыйныя даныя сведчаць аб далейшым базульным згортванні гандлю звароту з заграніца, аб замірэнні гаспадарчага жыцця, аб далейшым развалі капіталістычнай гаспадаркі Польшчы.

АБ БАРАЦЬБЕ СА СПЭКУЛЯЦЫЯЙ Пастанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісарыяў ССРР

У паставе Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісарыяў Саюзу ССР ад 20 маі 1932 году «Аб парадку правядзення гандлю каласамі, каласіскай і працоўных аднаасобных сільні» у развіццё рашы выданыя паставы супраць спекуляцыі на ўстаноўлена:

Не дапужаць адкрыцця магазынаў і крам прынятымі гандлярамі і ўладзі выкараваць перакупшчыкаў і спекулянтаў, якія прабуюць нажыцца за кошт рабочых і селян.

З прычыны таго, што за апошні час, ня гадзячы на забарону, пачынаюцца выпадкі

спекуляцыя, асабава спекуляцыя таварамі масавага спажывання, Цэнтральны Выканаўчы Камітэт і Савет Народных Камісарыяў ССРР абавязваюць АДПУ, органы пракурэтуры і мясцовыя органы ўлады ўжыць меры да выкаранення спекуляцыі, заставаючы да спекулянтаў і перакупшчыкаў заключанае ў капіталістычнай лярер тэрмінам ад 5 да 10 год без права заставацца на амністыі.

Старшыня ЦВК ССРР— М. КАЛІНІН.
Нам. старшыні СНК ССРР— В. Куйбышаў.
Сакратар ЦВК ССРР— Енуцідза.
Масква, Крэмль, 22 жніўня 1932 году.

Дэлегацыя грамадзкіх арганізацый ССРР на антываенны кангрэс

На міжнародны антываенны кангрэс, які адбудзецца 27 і 28 жніўня ў Амстэрдаме, ад грамадзкіх арганізацый Саветаў Саюзу выбраны наступныя дэлегацыі: Горні А. М.— ад саюзу савецкіх лісьменшчыкаў; Радкі К. Б.— ад маскоўскіх журналістаў; Шэўрыні Н. М.— ад маскоўскага абласнога і гарадскога саветаў прафсаюзаў; Пралетарскі М. І.— ад прафесійнальнай арганізацыі

электразаводу (Масква); Маркоўскі В. А.— ад прафесійнальнай арганізацыі «Красног пушпака» (Ленінград); Гофман С. І.— ад прафсаюзаў ХТЗ (Харкаў); Стасава Е. Д.— ад маскоўскай арганізацыі МОПР; Юфа А. Ф.— акадэмік, Фёдаў Л. Н.— дырэктар модацыйскага інстытуту, акадэмік Паўлаў— ад сходу ВАРНІСО і саюзу павуковых работнікаў.

Праект новай трамвайнай лініі Серабранка-Тучынка на абгаварэнне грамадзкасці

Скончыла і ўступіла ў эксклюзіўнае выкарыстанне нацыянальна-сацыялістаў, з'явіўшы, што гэты дзень, калі выявілася адвешта пугаўлаў на такоў важнае пытаньне, з'яўляецца «самым сьветлым днём яго жыцця». «Рота Фанза» паведамае, што прадстаўнікі рэфармісцкіх прафсаюзаў і кіраваньне «жалежыча фронт» рэзка выступілі супраць антыфашысцкай барацьбы рабочых— членаў рэйхсбанду, пагражаючы «ужыць расшчыны меры».

Правадзі лініі на новым праекце ад ДОПР (дзе абрыў) на Загарадную вышкае неабходнасьць пабудовы астанкаў (мосту) праз абрыў, вышыня ў 6-7 метраў, над Нова-Маслоўскай вуліцай, а праз пераждраю частку вуліцы, каб не парашадаць руху, тра будзе перакінуць фарму. Дэфіцытныя цэмент і жалеза для пабудовы



На малюнку праект чарджна астанкаў (моста) праз абрыў ад ДОПР'у да Нова-Маслоўскай вуліцы.

люцыёны і па ёй да Кальварыскай (праз Юбілейную піль); паварот на Загарадную і да цагельняў (Тучынка), перасекшы чыгушку, якая ідзе на Радзешчына.

На разгляд прэздыму гасарвету дан другі праект маршруту гэтай лініі. Згодна новага праекту, лінія павінна ісьці ад чыгу пачынага пераезду на Сьвярдлоўскай да ДОПР'у, перасекшы Нова-Маслоўскай, на Загарадную (супраць абутовай фабрыкі) і да цагельняў.

Гэты варыянт мае перавагу над першым які толькі ў тым, што будзе кародзіць ветка, але і ў тым, што можа будзе перабыць завароту на Інтэрнацыянальнай (на месцы б. царку), дзе пракада лініі будзе пераждраю гужомаму транспарту, тое-ж і на Рэвалюцыйнай з прычыны яе вузкасці. Аб'яднаўшы першага праекту вынікае неабходнасьць зраці шматліку вуліцы, што выдзе за сабой пераробку вадправодных і каналізацыйных ліній. У гэтым жа асноўны загал.

вы магчыма з пасьпехам замяніць дрэўлянымі часткамі, а цаглянымі падрамаі для фармы і такім-жа фундаментам для ўсёго мосту з разлікам, каб пазней можна было лёгка замяніць дрэўляныя часткі астанкаў жалеза-бетоннымі.

Правадзі трамвайнай лініі на Загарадную да цагельняў значна разгрузіць рух у цэнтры, узымае камунальныя дарабарт рабочай аграмаці і даць магчымасьць павядаць хуткую правозку цэгам на ўсе канцы гораду.

Рабочая грамадзкасьць Менску павінна прыняць актыўны ўдзел у абгаварэнні праекту перабудовы новай трамвайнай лініі, каб у бліжэйшы час распачаць працягу.

Гарадскі інжынер КЛІМАУ.

Ад рэдакцыі: Усё ж жадаючы выказаць свой погляд на праект лініі, просім даслаць допісы ў рэдакцыю, каб змясціць на старонках «Звязды».

СУРОВА ПАКАРАЦЬ СПЭКУЛЯНТАў—РАСКРАДВАЛЬНІКАў ДЗЯРЖАўНАЙ МАЕМАСЬЦІ

Сьвіня пачынаецца судова працэс б. працаўнікоў Сьвінаводзтву. Лебедзь, Белмуці, Белдэрава на абвінавачанні іх у раскравальніцкай дзяржаўнай маемасьці.

Перад працэсам судоў— ірэдставіцельны, якія на працягу доўгага часу (са студзеня па красавік 1932 году) займаліся крадзямі дзяржаўнай маемасьці.

У ход гэтых «дзіявольскіх» пукельскіх розных махінацыяў аж да хабарніцкіх «узварагод», падрабкі розных грашовых дакументаў і рахункаў.

Перад судом прадставіце цэла галіона спекулянтаў-шканділаў, злодзей, у чых рука-х знаходзілася забеспячэнне буйных сьвінаводчых саўгасаў і размырваньне каровых фундаў Белмуці, Лебедзь, Белдэраў і іш.

У працэсе фігуруе б. аддзельны выканаўца Белсвінаводзтву Ляцвіцкі, ліі распараджаючыся кармамі твету, выданаў філіяўныя нарады над маршай інстытуту Сьвінаводзтву для продажу на прыватным рынку, атрымаваючы за кожны выписаны пуд аўса са 3 руб. узагароту. Такім чынам, ён сьпісаў на адрас сьвінаводчэга інстытуту 11.250 руб. аўса, якія трапілі ў рукі спекулантаў. Усё гэта бы правадзіў праз б. агента снабжэння сьвінаводчэга інстытуту Дровельніка, які атрымаў у сваю пачынаць за кароткі тэрмін каля 100 руб. соі, 600 руб. вяртубай, 1.300 руб. фуражнага аўса. Дровельнікам-жа былі выписаны 450 руб. шпавінай мукі для сьвінаводчэга інстытуту (які ня меў ніякага права атрымаць аўса) і падзелены з непасрэдным пачынамем Ільчыніным.

Маклер— спекулант Зяленка, б. загадчык

гаспадарчай калічэга гарадка расставіў шырока свой перад тым, каб пажыцца на крадзяўна дзяржаўнай маемасьці: 200 пуд украденнай— кукурузы атрымаў ад б. агента снабжэння саўгаса Вішнёўка Вярцінскага, 10.000 кгр. аўса ад б. агента снабжэння інстытуту сьвінагадоўлі, Зяленка пусцаў у ход увесь свой пачынаць «сталонт» і заробіў на гэтым пачынаць. Ня прыдуў і сваіх прыхільнікаў— суботельнікаў (Ляцвіцкага, Дравельніка і Цівіснага).

Наступная апаўчэра— працаўнікі Лебедзь, Белдэрава— Оляха, Рудоман са сваімі па мотыкамі Рудавіцкім і Зондэлем, якія займалі вышкель нарадаў на аўс з фонду Лебедзь і перапрадалі іх супрацоўнікам Белдзяржбуду. Зяленка, б. загадчык гаспадарчай Белдзяржбуду вельмі добра ведаў, што ён купіла ўрадавыя дзяржавныя аўсы і ў сваю чаргу знаўся падрабкі рахункаў для таго, каб уцяць фант куплі ўрадавога аўса.

Завяршае ўсё гэту шкандільную махінацыю б. аддзельны выканаўца Белмуці Ільчынін, які ідусьць 450 руб. шпавінай мукі інстытуту сьвінагадоўлі. Але-ж у сапраўдасці інстытут і ў вочы ня бачыў шпавінай мукі. Яна трапіла проста па адрасу да Ляцвіцкага на вятару, дзе была пакрысева паміж хаўрусынкамі па тры часткі.

На лаве пакудных галіраў заляліць— злачынцаў, якія доўгі час нажываліся за кошт дзяржавы.

Нап клясыя працэсарскі суд жорстка пакарае шканділаў-спэкулянтаў— раскравальнікаў дзяржаўнай маемасьці.

Б.

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

— Кузьмічэну Менгарому ІК(б)Б паведамае ўсё таварыш, што падаль амету ў вяршыні камуністычнай уагды Ільчыніна, што апрамавана казіска пачынае працаваць з 1-IX да 6-IX, з 7 да 10 гадзі, рашыцца да 2х гадзін дзні і з 7 да 9 гадзі венара, у часоў № 43, тамашаўнае Камвуоу, Універсітэцкага, 27. Усім таварышам, што падаль амету, абавязана з'явіцца да вышэйшлага таварыш. Асаблівы тэмні падачы амету ў арганізі камвуоу— 1-IX, 2-IX.

— 23-VIII, роўна ў 6 гадзі, у Менгароме

ІК(б)Б, 2-й лавэр, пачоў № 24, адбудзецца наладзі на пытанні надрыхтоўкі грамадскага харчавання ў шкколах, ВНУ і ВПН. На парадку апаўчэра наступныя таварышы: таварыш грамадска харчавання— Турскі, Рабавіцкі— таварыш Бронічэна, РКС— таварыш Мірскі— таварыш прадстаўніц БМС, БДУ— таварыш Шэфарскі, Мэдвільштэт— таварыш Цімоўскі, палітэдукуму, гарама-т. Зянькоўскі Ілья абавязкова.

Ч. В. А. адказнага рэдактара А. МІТЛІН.

Летні гэтаг саду „ПРАФІНТЭРН“ „МЮЗІК-ХОЛ“ Сьвіня і штудэныя 6-ты цыль 6-ты поўна зьмена праграмы.

НІНО „ІНТЭРАНАЦЫАНАЛ“ і штудэныя Сьвіня, 23 жніўня 1 штудэныя

НАТА ВАЧНАДЗЭ ў настайнім фільме вытворч. Дзяржкінартрэу

МОК (ЗАНОН І АБАВЯЗАМ) Драна ў 6-ч частках, паводле відэага роману С. Цвэйга.

НІНО „ПРАЛЭТАРЫ“ Сьвіня настаіці фільм

Камэра № 79 драма ў 6 частках

„ПРАЛЭТАРЫ“ Сьвіня настаіці фільм МУЛЕНРУЖ Дзеньны дзіцячы сьмесь СЯРОД ЗЬВЯР'У Пачатак у 2 гадзі дн.

„СПАРТАК“ Сьвіня настаіці фільм МІС-МЭНД. Дзеньны дзіцячы сьмесь СЯРОД ЗЬВЯР'У Пачатак у 2 гадзі дн.

Беларускі Дзяржаўны Інстытут Сьвінагадоўлі, які знаходзіцца ў г. М. Мясцова н-Д. абвясчае

асеньны НАБОР студэнтаў на два аддзяленьні 1) аддзяленьне сьвінагадоўлі— 90 асоб, 2) аддзяленьне тэхнічна-аграмаджальнага тэхнічнага спецыяльнага— 20 асоб.

Тэрмін навуачнага абодух аддзяленьняў па тры гады. Прымаюць асобы не вышэйшай 17 год з сярэня і аб'еме праграмы рабаву.

Беларускі Дзяржаўны Інстытут Буйнай Рагатай Жывёлы (у Горках) абвясчае асьпенны набор студэнтаў

БРАТНІСКІ ДЗЯРЖАўНЫ ТЭХНІКУМ буйнай сацыялістычнай малочнай жывагадоўлі абвясчае асьпенны набор студэнтаў

Беларускі Дзяржаўны Інстытут Буйнай Рагатай Жывёлы (у Горках) абвясчае асьпенны набор студэнтаў

Беларускі Дзяржаўны Інстытут Буйнай Рагатай Жывёлы (у Горках) абвясчае асьпенны набор студэнтаў

Беларускі Дзяржаўны Інстытут Буйнай Рагатай Жывёлы (у Горках) абвясчае асьпенны набор студэнтаў

Магілёўскі пэдагагічны інстытут абвясчае асьпенны прыём на заочныя курсы сэнтар на аддзяленьні: сацыял-эканамічна-літаратурна-лінгвістычнае і прыродназнаўчае.

Магілёўскі пэдагагічны інстытут абвясчае асьпенны прыём на заочныя курсы сэнтар на аддзяленьні: сацыял-эканамічна-літаратурна-лінгвістычнае і прыродназнаўчае.

Магілёўскі пэдагагічны інстытут абвясчае асьпенны прыём на заочныя курсы сэнтар на аддзяленьні: сацыял-эканамічна-літаратурна-лінгвістычнае і прыродназнаўчае.

Магілёўскі пэдагагічны інстытут абвясчае асьпенны прыём на заочныя курсы сэнтар на аддзяленьні: сацыял-эканамічна-літаратурна-лінгвістычнае і прыродназнаўчае.

Магілёўскі пэдагагічны інстытут абвясчае асьпенны прыём на заочныя курсы сэнтар на аддзяленьні: сацыял-эканамічна-літаратурна-лінгвістычнае і прыродназнаўчае.

ЗАГАД Асобнай Роты Сувазі 2-й Беларускай Стралковай Чырвонаштанартай Імя ФРУНЗЭ Дзівізіі.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАўНЫ САДОВА-ГАРОДНЫ ІНСТЫТУТ абвясчае асьпенны прыём на 1-шы курс у ліку 800 асоб на аддзяленьні: 1) эканамічна-аграмаджальна, 2) садоўніцтва, 3) гарадніцтва, 4) тэхнічнай перапрацоўкі садавіны і гараднін.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАўНЫ САДОВА-ГАРОДНЫ ІНСТЫТУТ абвясчае асьпенны прыём на 1-шы курс у ліку 800 асоб на аддзяленьні: 1) эканамічна-аграмаджальна, 2) садоўніцтва, 3) гарадніцтва, 4) тэхнічнай перапрацоўкі садавіны і гараднін.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАўНЫ САДОВА-ГАРОДНЫ ІНСТЫТУТ абвясчае асьпенны прыём на 1-шы курс у ліку 800 асоб на аддзяленьні: 1) эканамічна-аграмаджальна, 2) садоўніцтва, 3) гарадніцтва, 4) тэхнічнай перапрацоўкі садавіны і гараднін.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАўНЫ САДОВА-ГАРОДНЫ ІНСТЫТУТ абвясчае асьпенны прыём на 1-шы курс у ліку 800 асоб на аддзяленьні: 1) эканамічна-аграмаджальна, 2) садоўніцтва, 3) гарадніцтва, 4) тэхнічнай перапрацоўкі садавіны і гараднін.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАўНЫ САДОВА-ГАРОДНЫ ІНСТЫТУТ абвясчае асьпенны прыём на 1-шы курс у ліку 800 асоб на аддзяленьні: 1) эканамічна-аграмаджальна, 2) садоўніцтва, 3) гарадніцтва, 4) тэхнічнай перапрацоўкі садавіны і гараднін.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАўНЫ САДОВА-ГАРОДНЫ ІНСТЫТУТ абвясчае асьпенны прыём на 1-шы курс у ліку 800 асоб на аддзяленьні: 1) эканамічна-аграмаджальна, 2) садоўніцтва, 3) гарадніцтва, 4) тэхнічнай перапрацоўкі садавіны і гараднін.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАўНЫ САДОВА-ГАРОДНЫ ІНСТЫТУТ абвясчае асьпенны прыём на 1-шы курс у ліку 800 асоб на аддзяленьні: 1) эканамічна-аграмаджальна, 2) садоўніцтва, 3) гарадніцтва, 4) тэхнічнай перапрацоўкі садавіны і гараднін.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАўНЫ САДОВА-ГАРОДНЫ ІНСТЫТУТ абвясчае асьпенны прыём на 1-шы курс у ліку 800 асоб на аддзяленьні: 1) эканамічна-аграмаджальна, 2) садоўніцтва, 3) гара